

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Начальнік
ўпраўлення

галоўнага
ідэалагічнай
работы, культуры і па справах
моладзі Гродзенскага

аблвыканкама

А.Л.Вярсоцкі

2018 г.



ІНСТРУКЦЫЯ

аб парадку арганізацыі і правядзення
абласнога конкурсу самаробнай лялькі
“Героі кніжных старонак”

1. Дадзеная інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу самаробнай лялькі “Героі кніжных старонак” (далей – Конкурс).

2. Арганізатарамі Конкурсу з’яўляюцца: галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама і ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

3. Для якаснай арганізацыі і падвядзення вынікаў Конкурсу фарміруецца аргкамітэт (Дадатак 1) і журы (Дадатак 2).

4. Задачамі Конкурсу з’яўляюцца: папулярызацыя кнігі і чытання сярод насельніцтва праз стварэнне самаробных лялек – літаратурных герояў; садзейнічанне фарміраванню агульнай культуры і мастацка-эстэтычнага густу сярод дзяцей і моладзі, а таксама розных катэгорый насельніцтва; стымуляванне творчай актыўнасці насельніцтва Гродзенскай вобласці.

5. Конкурс разлічаны на тэрмін з 1 красавіка да 31 жніўня 2018 года.

6. Удзельнікам Конкурсу можа быць любы жыхар Гродзенскай вобласці ці аўтарскі калектыў.

7. Удзельнікі Конкурсу прадстаўляюць не больш за адну працу ў кожнай намінацыі.

8. Патрабаванні да конкурсных работ: творчыя працы павінны быць выкананы ўручную з выкарыстаннем фабрычных нарыхтовак і іншых тэхнічных прыстасаванняў і могуць быць прадстаўлены ў выглядзе асобнай лялькі ці кампазіцыйных сцэн з літаратурных твораў.

9. Творчыя работы могуць быць выкананы з прымяненнем любога матэрыялу і ў рознай тэхніцы.

10. Усе экспанаты павінны быць забяспечаны замацаванымі этыкеткамі і надпісам з надрукаванай інфармацыяй пра майстра ці

аўтарскагі калектыў (шрыфт друку “Times New Roman” 14 pt, чорным колерам на белай паперы; памер этикеткі: 10 см. X 6 см.):

- Намінацыя;
- Назва героя, твора, аўтара, па якім зроблена творчая праца;
- Прозвішча, імя і імя па бацьку ўдзельніка Конкурсу цалкам (ці аўтарскага калектыва);
- Месца жыхарства.

11. Творчыя працы павінны суправаджацца заяўкай на ўдзел у Конкурсе (Дадатак № 3).

12. Асноўныя крытэрыі ацэнкі творчых прац: арыгінальнасць ідэі, самабытнасць мастацкага ўвасаблення; акуратнасць і майстэрства выканання; перадача мастацкага вобраза; адпаведнасць вызначанай намінацыі і патрабаванням да конкурснай работы.

13. Творчыя работы прымаюцца па адрасе: 230023 г. Гродна, вул. Замкавая, 20, ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (з паметкай “На конкурс”) да 31 жніўня 2018 года.

14. Працы, якія не адпавядаюць патрабаванням да конкурсных работ ці паступілі пазней названай даты, разглядацца не будуць.

15. Работы, прадстаўленыя на Конкурс, не вяртаюцца аўтарам і папоўняць фонд выставачных экспаната ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

16. Прэзентацыя калекцыі самаробных лялек адбудзецца падчас правядзення II фестывалю кнігі “Кніжныя скарбы Беларусі” (верасень 2018 года).

17. Фотаздымкі работ удзельнікаў Конкурсу будуць размешчаны на сайтах Гродзенскага аблвыканкама (region.grodno.by/ru), ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (grodno.lib.by), абласных і раённых газет, у сацыяльных сетках.

18. Вынікі Конкурсу падводзяцца да 5 верасня 2018 года на пасяджэнні журы і афармляюцца пратаколам.

19. Выпіска з пратакола размяшчаецца на сайце ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (grodno.lib.by).

20. Па выніках Конкурсу журы вызначае ўладальніка Гран-пры, а таксама пераможцаў – I, II, III месцы па наступных намінацыях: “Літаратурныя героі з твораў нацыянальнай культуры”; “Літаратурныя героі з твораў замежных аўтараў”; “Героі казак”.

21. Журы пакідае за сабой права не прысуджаць Гран-пры ці іншыя ўзнагароды: пры адсутнасці ўдзельнікаў; калі творчыя працы не ў поўнай меры адпавядаюць патрабаванням да конкурсных работ.

22. Уладальнік Гран-пры і пераможцы Конкурсу ў кожнай намінацыі ўзнагароджваюцца дыпламамі ў рамках і прызамі.

23. Узнагароджванне пераможцаў адбудзеца падчас правядзення II фестывалю кнігі “Кніжныя скарбы Беларусі” (верасень 2018 года).

24. Форма заяўкі для ўдзелу ў Конкурсе прыкладаецца да дадзенай інструкцыі, а таксама размяшчаецца на сайце ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (grodnolib.by).

25. Фінансаванне Конкурсу ажыццяўляецца за кошт сродкаў абласнога бюджэту, прадугледжаных на цэнтралізаваныя мерапрыемствы ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

26. За кошт бюджэтных сродкаў фінансуецца выраб дыпламаў, набыццё прызоў і фотарамак для афармлення дыпламаў.

27. Для фінансавання абласной выскаўкі-конкурсу могуць быць выкарыстаны іншыя крыніцы, не забароненыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Дадатак 3
да інструкцыі аб парадку
арганізацыі і правядзення
абласнага конкурсу
самаробнай лялькі
“Героі кніжных старонак”

ЗАЯЎКА

на ўдзел у абласным конкурсе самаробнай лялькі
“Героі кніжных старонак”

Намінацыя: _____

Назва героя, твора, аўтара, па якім зроблена творчая
праца: _____

Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка Конкурсу ці кіраўніка аўтарскага
калектыву: _____

Дата нараджэння, узрост (поўных гадоў) _____

Месца работы (пасада), вучобы (факультэт, курс, клас): _____

Хатні адрас: _____

Тэлефон: _____

Дадатак 1
да інструкцыі аб парадку
арганізацыі і правядзення
абласнага конкурсу
самаробнай лялькі
“Героі кніжных старонак”

СКЛАД АРГКАМІТЭТА
абласнага конкурсу самаробнай лялькі
“Героі кніжных старонак”

1. Клімовіч Алена Віктараўна – першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама, *старшыня аргкамітэта Конкурсу*;
2. Ігнатовіч Марына Эдвардаўна – намеснік дырэктара ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, *намеснік старшыні аргкамітэта Конкурсу*;
3. Жук Аксана Аляксандраўна – галоўны бібліятэкар аддзела мастацтва ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
4. Жук-Куніцкая Ірына Юр’еўна – галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама;
5. Лемяноўская Ірына Казіміраўна – галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэчнага ўстава ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
6. Мальцава Лідзія Васільеўна – дырэктар ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
7. Сцяпанав Галіна Аляксандраўна – загадчык аддзела бібліятэчнага ўстава ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

Дадатак 2
да інструкцыі аб парадку
арганізацыі і правядзення
абласнага конкурсу
самаробнай лялькі
“Героі кніжных старонак”

СКЛАД ЖУРЫ
абласнага конкурсу самаробнай лялькі
“Героі кніжных старонак”

1. Клімовіч Алена Віктараўна – першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама, *старшыня журы Конкурсу*;
2. Мальцава Лідзія Васільеўна – дырэктар ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, *намеснік старшыні журы Конкурсу*;
3. Сцяпанав Галіна Аляксандраўна – загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, *сакратар журы Конкурсу*;
4. Бандарчук Мікалай Трафімавіч – старшыня Гродзенскай абласной арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз мастакоў”;
5. Жук-Куніцкая Ірына Юр’еўна – галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама;
6. Загідуліна Марына Аляксееўна – мастацтвазнаўца, член арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз мастакоў”;
7. Кебіч Людміла Антонаўна – старшыня Гродзенскага абласнага аддзялення грамадскага аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі”.